

Чытальня

ТРОЕ ПРА МІНСК

Чарговы раз у беларускай сталіцы будзе прэзентавана кніга Віктара Корбуты «Мінск. Лепшы від на гэты горад».



Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ

Праца Віктара Корбуты — гэта і працяг спроб напісаць папулярны летапіс мінулага Мінска, пачаты ў XIX стагоддзі Уладзіславам Сыракомлем у яго творы «Мінск».

У «Кніжным салоне» таксама адкрыцца выстава-продаж іншых кніг па гісторыі Мінска.



Факт

50 ТЫСЯЧ КРОПАК ДОСТУПУ Wi-Fi: у гасцініцах, кінатэатрах і на вакзалах

У 2013 годзе колькасць абанентаў шырокапаўнаможнага доступу ў інтэрнэт былі перавысілі ў Беларусі 1 млн 800 тысяч.

тавакзалах, у кінатэатрах, гандлёвых і выставачных цэнтрах.

сетах. Тэхналогія абяргаецца на выкарыстанне аптавалаконных ліній на узроўні «апошняга мілья».

Краіна фестывальная

МУЗЫЧНАЕ КОЛА

Кожны мастацкі праект, здзейснены на Міншчыне, мае сваю адметнасць.

кім кіраўніком свята з'яўляецца ганаровы грамадзянін Мінскай вобласці, прафесар Міхаіл Фінберг.

ных інструментах, якія прэзентуюць кампазіцыі айчынных аўтараў.

Запашальнік

«Пеярбургскі вальс» у Мінску

Канцэртную праграму вядомага пеярбургскага кампазітара Леаніда Левашкевіча «Танга, вальсы, рэгтаймы».

Леанід Левашкевіч — ураджэнец Беларусі, лаўрэат міжнародных конкурсаў, прадстаўнік сучаснага рускага неаромантызму.

Музыка Левашкевіча з вялікім поспехам гуляе не толькі ў Беларусі, Расіі, ва Украіне, але і ў Швецыі, Нарвегіі, Польшчы.

ТАНЦУЮЦЬ УСЕ!



Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета прыняў у сваіх сценах сотні прыхільнікаў культурнага жыцця і танцавальнага мастацтва.



ЛІТАРАТУРНЫ ФОНД: НОВАЕ ЖЫЦЦЁ

Ужо некалькі месяцаў старшынё Беларускага рэспубліканскага літаратурнага фонду (размешчаны ў Доме літаратара, вул. Фрунзэ, 5) працуе Васіль Дадалка.



новою адукацыйную мадэль. — І якая будзе выглядаць? — Па-першае, арганізуем міжнародны ўніверсітэт беларускай мовы, літаратуры і культуры.

— Мы стварылі Назіральны савет, да ўдзелу ў рабоце якога запрасілі кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, банкаў, камерцыйных арганізацый.

ДАПАМОЖНІКІ ПА КРАЯЗНАЎСТВЕ

У Магілёве супрацоўнікі абласной бібліятэкі імя Леніна распрацавалі календар значных і памятных дат рэгіёна на 2014 год.

нам будзе лягчэй прапагандаваць краязнаўчую літаратуру, а чытачы атрымаюць магчымасць папоўніць свае веды пра родны край.

— Давіце ўсвядомілі, што літаратура — гэта чалавечанаўстава. На працягу ўсяго развіцця чалавецтва увесь цэнтр цяжару ў гэтым руху ляжыць на літаратуры.

ніку, адпаведна, і ў Літаратурным фондзе. А яшчэ — і ў яго пра гэта гаварыць — важна мець на ўвазе партнёрства з іншымі арганізацыямі.

— Так, мы будзем займацца кнігавыданнем. Усё для гэтага ў нас ёсць. І адпаведная ліцэнзія, і адпаведныя ініцыятывы.

— Вы хочаце сказаць, што Літфонд будзе мець сваё выдавецтва? — А яно фактычна ёсць у нас. І шэраг выдаўцаў Літфондам быў выпушчаны раней.

«СЕЮ-ЗАСЯВАЮ, УСІМ ДАБРА ЖАДАЮ!»



Абрад «Засяванне» сплаконе жыць у вёсцы Студолічы Лельчыцкага раёна. Праводзіцца ён раніцай у першы дзень Старога Новага года.